

Павел Абрамовіч
Беларускі дзяржаўны універсітэт

АДАМ БАБАРЭКА ЯК КРЫТЫК I ЛІТАРАТУРАЗНАЎЦА

У 20-я гады XX ст. маладыя творчыя сілы Беларусі, захопленыя на-
візной і маштабнасцю зменаў у краіне, энергічна эксперыментавалі ў “эс-
тэтычным вымярэнні”. Максімалісты, яны ставілі перад сабой грандыёз-
ныя задачы, палка спрачаліся ў ходзе дыспутаў і ў друку з творцамі ста-
рэйшага пакалення, пераконваючы, што менавіта яны, маладзейшыя, спа-
зналі сутнасць грамадска-культурных пераўтварэнняў, валодаючы літара-
турным майстэрствам і ведаючы сапраўдны кошт класічнай спадчыны, а
таксама палемізавалі са сваімі равеснікамі, выкарыстоўваючы дзеля а-
грунтавання ўласных канцепцыі і ідэйна-эстэтычных праграм літарату-
разнаўцы “арсенал”. Нярэдка творцы новых мастацкіх каштоўнасцяў ад-
крыта абражалі сваіх апанентаў і калег па літаратурным цэху, у запале
барацьбы пераходзілі да галаслоўнага дэкларавання, спрашчалі свае по-
гляды на мастацства і літаратуру, забываліся, што за іх палемікай уважліва
сочыць шырокая чытальская аўдыторыя. Гэта справядліва і ў дачыненні да
беларускага празаіка, літаратуразнаўцы Адама Бабарэкі (1899–1938). Так,
пры спробе тэарэтычна аргументаваць праграмныя ўстаноўкі літаратурнага
аб'яднання “Маладняк”, куды ён спачатку ўваходзіў, даказаць лідэрства
гэтага згуртавання (артыкул “Вясну нарадзіла восень”, “Маладняк”, 1925,
№ 7) А. Бабарэка дапусціў грубыя спрашчэнні. Сутнасць ягонай тэорыі
была наступнай: у сучаснай беларускай літаратуры існуюць дзве плыні –
“адраджанізм” і “маладнякізм”, аднак толькі апошнія здольна выявіць дух
эпохі, бо “маладнякізм” з’яўляецца “поўнай раўнайлежнасцю грамадскага
руху з яго мэтаймкнёнасцю да сацыялізму і камунізму”, як пісаў крытык.
“Адраджаністы” ж, лічыў ён, не зразумелі рэвалюцыі і таму не вартыя
ўвагі.

Непаўнацэннасць тэорыі А. Бабарэкі (яна адлюстроўвала непрыняц-
це “Маладняком” творчасці старэйшых пісьменнікаў, якую сябры арга-
нізацыі лічылі з’явай учарашняга дня – нездарма адзін з літаратурных ве-
чароў “Маладняка”, праведзены ў студзені 1925 г., прайшоў пад зусім не
жартайўным лозунгам “У рожкі са старым”), выкарыстанне ім толькі са-
цыялагічнага аспекту пры аналізе твораў, імкненне разглядаць мастацкую
творчасць літаратарапаў праз прызму іх палітычных поглядаў прывялі кры-

тыка, што заканамерна, да памылковых практичных высноў. Напрыклад, пасрэдны верш пачаткоўца А. Чабора “На сенажаці” ён паставіў вышэй за “Безназоўнае” Янкі Купалы і “Новую зямлю” Якуба Коласа. Трэба адзначыць, што, разглядаючы ў артыкуле “Вясну нарадзіла восень” творы “адраджаністай” (Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, М. Грамыкі і інш.), А. Бабарэка наогул ухіліўся ад крытычнага разбору. Так, пра “Безназоўнае” ён з непрыхаванай абыякавасцю кажа, што, можа, “безназоўнае” і ёсць сімвал адраджэння Беларусі, а можа, і “што-небудзь іншае”.

Пазней А. Бабарэка перагледзеў свае спрошчаныя ацэнкі, бо здолеў – найперш дзякуючы пісьменніцкай інтуіцыі і ўласнай творчай практицы, а таксама паглыбленню ведаў у галіне літаратуразнаўства – зразумець спецыфіку мастацтва і ролю эстэтычнага складніка літаратуры, адмовіца ад пабудовы літаратурнай іерархіі, узняцца над вузкагрупавымі інтарэсамі “Маладняка”, якое афіцыйна ставіла мэтаю “ідэі матэрыялізму, марксізму і ленінізму ажыццяўвіць у беларускай мастацкай творчасці”. А. Бабарэка, што важна, публічна прызнаў памылкі, дапушчаныя ім і ўсёй “маладнякоўскай” крытыкай. У далейшым А. Бабарэка, які пасля таго, як адбыўся раскол “Маладняка” (1926), разам з К. Чорным, К. Крапівой, Я. Пушчам, У. Дубоўкам і іншымі пісьменнікамі заснаваў новае літаратурна-мастацкае згуртаванне – “Узвышша” (1927–1931), імкнуўся аргументація свае канцепцыі і ідэі, зыходзячы толькі з *навуковых* прынцыпах і крытэрый.

Святлана Дзядзінкіна
Віцебскі дзяржаўны універсітэт

СПЕЦЫФІКА ЖУРНАЛІСЦКАЙ ПРАЦЫ Ў КАНТЭКСЦЕ КАМУНІКАТАЎНАЙ КУЛЬТУРЫ

Журналіст працуе ў прасторы штодзённай (або звычайнай) свядомасці. Пад такой свядомасцю разумеецца сукупнасць стыхійных масавых і індывідуальных уяўленняў, якія фарміруюцца ў працэсе штодзённага жыцця, абмежаваных, як правіла, рамкамі жыццёвага вопыту. Адметнымі негатыўнымі прыкметамі такой свядомасці лічацца яго павярхоні, несістэматызаваны характар, некрытычнасць у адносінах да ўласных працугаў, стэрэатыповасць. Больш шырокое разуменне гэтай проблематыкі прымушае падысці да штодзённай свядомасці некалькі па-іншаму. Канструктыўнае разуменне тлумачыцца як натуральную стадью грамадскай свядомасці. У жыццядзейнасці сучаснага грамадства звычайная свядо-